

ВІШЕБСКІ РАБОЧЫ

ОРГАН ВІШЕБСКАГА АБЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА КАМІТЭТАУ КП(б)Б,
АБЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА СОВЕТАУ ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ

№ 30(7107)

Нядзеля, 9 красавіка 1944 г.

Цана 20 кап.

ЗАГАД

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршалу Савецкага Саюза **ЖУКАВУ**

Войскі 1-га Украінскага фронту, навісшы паражэнне праціўніку ў прадгор'ях Карпат, вышлі на нашу дзяржаўную граніцу з Чэхаславакіяй і Румыніяй на фронце працягам да 200 кілометраў. Паследуючы адходзячага праціўніка, войскі фронту авалодалі горадам Серэт і занялі выш 30 другіх насялёных пунктаў на тэрыторыі Румыніі.

У баях за выхад на нашу паўднёва-заходнюю дзяржаўную граніцу вызначыліся войскі генерал-лейтэнанта танкавых войск Катукова, генерал-маёра Замерцова, генерал-маёра Прохарава, генерал-маёра Заміроўскага, палкоўніка Лемантовіча, танкісты генерал-лейтэнанта танкавых войск Гетмана, генерал-маёра танкавых войск Дрэмава, падпалкоўніка Бойка, артылерысты палкоўніка Вішнеўскага, палкоўніка Разумоўскага, лётчыкі генерал-маёра авіяцыі Галунова і сапёры палкоўніка Сакалова, маёра Тэмкіна, маёра Якаўлева.

У азнаменаванне атрыманай перамогі злучэнні і часці, якія найбольш вызначыліся ў баях за разгром праціўніка ў прадгор'ях Карпат і за выхад на нашу паўднёва-заходнюю дзяржаўную граніцу, прадставіць да прысваення найменавання „Прыкарпацкіх“ і да ўзнагароджання ордэнамі.

Сёння, 8 красавіка, у 20 гадзін сталіца нашай Радзімы Масква ад імені Радзімы салютуе доблесным войскам 1-га Украінскага фронту, якія вышлі на нашу паўднёва-заходнюю дзяржаўную граніцу, — дваццаць чатырма артылерыйскімі залпамі з трохсот дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні аб'яўляю падзяку ўсім кіруемым Вамі войскам, якія ўдзельнічалі ў баях за выхад на нашу паўднёва-заходнюю дзяржаўную граніцу.

Вечная слава героям, паўшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

Смерць нямецкім захватчыкам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы

Маршал Савецкага Саюза **І. СТАЛІН**.

8 красавіка 1944 года.

ЗАГАД

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршалу Савецкага Саюза **КОНЕВУ**

Войскі 2-га Украінскага фронту фарсіравалі раку Прут на поўнач ад горада Яссы на участку працягам 170 кілометраў, прарвалі абарону праціўніка, авалодалі гарадамі Дорахай, Баташаны, з баямі занялі больш 150 другіх насялёных пунктаў і, паследуючы войскі праціўніка, вышлі да ракі Серэт на фронце працягам 85 кілометраў.

У баях за прарыв абароны праціўніка і за фарсіраванне ракі Прут вызначыліся войскі генерал-лейтэнанта Трафіменка, генерал-лейтэнанта Карацьева, генерал-лейтэнанта Гарачава, генерал-маёра Мартырасяна, генерал-маёра Баброва, генерал-маёра Міхайлава, генерал-маёра Меркулава, палкоўніка Карава, палкоўніка Гізатуліна, палкоўніка Конева, палкоўніка Вронскага, палкоўніка Уманскага, палкоўніка Калеснікава, палкоўніка Пудейка; танкісты генерал-маёра танкавых войск Бараўскава, палкоўніка Стыжыка, палкоўніка Андрэева; артылерысты генерал-маёра артылеры Лебедзева, генерал-маёра артылеры Фаўстава, палкоўніка Немцюкова, лётчыкі палкоўніка Тараненка,

падпалкоўніка Шундыкава і сапёры палкоўніка Петрова, палкоўніка Панімаша, палкоўніка Глезера, палкоўніка Пакроўскага, палкоўніка Бударына.

У азнаменаванне атрыманай перамогі злучэнні і часці, якія найбольш вызначыліся ў баях за прарыв абароны праціўніка і за фарсіраванне ракі Прут, прадставіць да прысваення найменавання „Пруцкіх“ і да ўзнагароджання ордэнамі.

Сёння, 8 красавіка, у 21 гадзіну сталіца нашай Радзімы Масква ад імені Радзімы салютуе доблесным войскам 2-га Украінскага фронту, якія прарвалі абарону праціўніка і фарсіравалі раку Прут, дваццаць чатыры артылерыйскімі залпамі з двухсот дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні аб'яўляю падзяку ўсім кіруемым Вамі войскам, якія ўдзельнічалі ў баях за прарыв абароны праціўніка і за фарсіраванне ракі Прут.

Вечная слава героям, паўшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

Смерць нямецкім захватчыкам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы

Маршал Савецкага Саюза **І. СТАЛІН**.

8 красавіка 1944 года.

VI Сесія Вярхоўнага Савета БССР Да беларускага народа часова акупіраваных нямецкімі захватчыкамі абласцей Савецкай Беларусі

VI сесія Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі, сабраўшыся на роднай, вызваленнай ад нямецкіх захватчыкаў зямлі, шле сваё гарачае прывітанне мужнаму беларускаму народу, бяспаспартным партызанам і партызанкам.

Доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, пад мудрым кіраўніцтвам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Савецкага Саюза таварыша Сталіна вядзе вялікія бітвы за ачышчэнне ўсёй савецкай зямлі ад праклятых нямецка-фашысцкіх захватчыкаў.

На ўсіх фронтах Айчынай вайны ўсё мацней нарастае паспяховае наступленне Чырвонай Арміі, якая наносіць сакрушальныя ўдары па гітлераўскай ваеннай машыне.

Ідзе масавае выгнанне гітлераўскіх полчышчаў за межы вялікай савецкай Радзімы. Наступлі радасныя дні вызвалення ўсёй нашай роднай Савецкай Беларусі, усяго беларускага народа ад іга крывавага фашысцкіх прыгнятальнікаў.

Цяжкае гора і пакуты прынеслі нямецкія захватчыкі беларускаму народу. Нечуваныя злачынствы чыняць гітлераўскія каты ў часова акупіраваных імі абласцях Савецкай Беларусі. Яны забіваюць ні ў чым нявіннае беларускае насельніцтва. Тысячы і дзесяткі тысяч лепшых сыноў і дочак беларускага народа, старых, жанчын і дзяцей забіты гітлераўскімі катамі праз неспраўдлівыя, прамыя ўказанні злачыннага гітлераўскага ўрада і камандавання нямецкай арміі.

Дзесяткі тысяч працаздольнага беларускага насельніцтва пагнаны ў нямецкую нявольню на катаржную працу.

Нямецкія захватчыкі зруйнавалі нашы гарады, спалілі тысячы вёсак і сёл Беларусі, вывезлі багатцы народа, зруйнавалі, авішчылі і раскраслі найвялікшыя нацыянальныя, культурныя здабыткі Беларускай савецкай соцыялістычнай дзяржавы і ўсяго народа.

Адчуваючы сваю неўнікнёную пагібель, фашысцкія орды ярасна супраціўляюцца. Адступаючы пад ударамі Чырвонай Арміі, вораг імкнецца пакінуць пасля сябе пустыню. Нямецкія захватчыкі імкнудца зараз правесці масавае знішчэнне беларускага народа.

Але не скарыўся мужны беларускі народ нямецкім прыгнятальнікам. Ні дзікія зверствы, ні крывавае рэпрэсіі, ні хітрыкі ворага не змаглі зламаць волю народа да барацьбы, не змаглі раскалоць яго адзінства. Усе дзяжасці і выпрабаванні перанёс наш народ. Ён узняўся ва ўвесь свой іспалітскі рост і з выключнай

мужнасцю змагаецца на полях бітвы за сваю частку свабоды і незалежнасць, за сваю соцыялістычную Радзіму.

Працоўныя ўсёй Савецкай Беларусі, бяспаспартныя народныя месціўды — беларускія партызаны і партызанкі поўны непакіснай веры ў нашу перамогу над заклятым ворагам. Нішто не выратуе Гітлера і яго злачынную зграю ад немінучай пагібелі. Беларускі народ поўны глыбокай і непакіснай веры ў сваё хуткае і поўнае вызваленне. Ён верыць, што ў блізкім часе доблесная Чырвоная Армія пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, з дапамогай партызан і партызанак канчаткова разгроміць нямецкіх захватчыкаў і выкіне іх за межы Савецкай зямлі.

Беларусь была і будзе Савецкай! За вызваленне беларускага народа, ўсёй савецкай зямлі ад фашысцкага прыгнёту змагаецца ўвесь наш народ ад малага да старога, змагаюцца сыны і дочки вялікага рускага народа, украінскага народа і другіх народаў Савецкага Саюза.

Савецкія народы, з'яднаныя непарушнай сталінскай дружбаю, усе свае сілы аддаюць на падтрыманне фронту, слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, і Чырвоная Армія ідзе наперад, падмацаваная ўсімі сіламі і магутнасцю ўсёй нашай вялікай савецкай дзяржавы.

ДАРАГІЯ НАШЫ БРАТЫ І СЕСТРЫ!

Блізка наша перамога. Мужайцеся, не паддавайцеся ні на якія правакацыі ворага! Памятайце, што нямецкія захватчыкі могуць кінуцца на новыя авантуры, абы толькі адтэрмінаваць час сваёй пагібелі.

Распальвайце полымі ўсенароднага партызанскага руху супраць нямецкіх прыгнятальнікаў! Мужайцеся і трымайцеся. Перамога блізка. Мы яе завааем.

Увесь савецкі народ, загартаваны ў суровыя дні вайны, упэўнена ідзе да канчатковай перамогі над ворагам. Нас вядзе найвялікшы чалавек нашага часу — правадыр савецкага народа таварыш Сталін.

Пад кіраўніцтвам таварыша СТАЛІНА мы пераможам.

НЯХАЙ ЖЫВЕ НАША ПЕРАМОГА!

НЯХАЙ ЖЫВЕ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ І ЯЕ СВАБОДАЛЮБІВЫ ГЕРАІЧНЫ НАРОД!

НЯХАЙ ЖЫВЕ НЕПЕРАМОЖНАЯ ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ!

НЯХАЙ ЖЫВЕ ВЯЛІКАЯ ПАРТЫЯ ЛЕНІНА — СТАЛІНА!

НЯХАЙ ЖЫВЕ НАШ ПРАВАДЫР І НАСТАЎНІК, РОДНЫ ТАВАРЫШ СТАЛІН!

VI Сесія Вярхоўнага Савета БССР

Законы, прынятыя Вярхоўным Саветам Беларускай ССР

ПАСТАНОВА

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР

Вярхоўны Совет Беларускай ССР, заслушаўшы даклад Старшыні Савета Народных Камісараў Беларускай ССР таварыша П. К. ПАНАМАРЭНКА „Вызваленне беларускіх земляў, далейшыя задачы барацьбы беларускага народа супроць нямецкіх захватчыкаў і бліжэйшыя задачы аднаўлення народнай гаспадаркі Беларускай ССР“, ухваліла дзейнасць і палітыку Урада Беларускай ССР.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ. 24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

ПАСТАНОВА

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР

Вярхоўны Совет Беларускай ССР выказвае гарачую падзяку нашай доблеснай Чырвонай Арміі, якая вызваляе свяшчэнную савецкую зямлю ад нямецкіх захватчыкаў. Вярхоўны Совет Беларускай ССР выказвае гарачую падзяку вялікаму рускаму народу і ўсім народам Савецкага Саюза, Саюзнаму Савецкаму Ураду, большэвіцкай партыі і вялікаму правядыру народу таварышу СТАЛІНУ за дапамогу, якую яны аказваюць беларускаму народу ў яго барацьбе з нямецкімі захватчыкамі, у пасляховым вызваленні беларускіх земляў ад нямецкіх акупантаў, і за тую дапамогу, якую яны аказваюць беларускаму народу ў справе аднаўлення разбуранай нямецкімі захватчыкамі народнай гаспадаркі Савецкай Беларусі.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ. 24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

ЗАКОН

аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыята Абароны БССР

У адпаведнасці з прынятым Вярхоўным Саветам ССР Законам „Аб утварэнні вайсковых фарміраванняў Саюзных Рэспублік і аб пераўтварэнні ў сувязі з гэтым Народнага Камісарыята Абароны з агульнасаюзнага ў саюзна-рэспубліканскі Народны Камісарыят“, Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ПАСТАНАЎЛЯЕ: 1. Утварыць саюзна-рэспубліканскі Народны Камісарыят Абароны БССР. 2. Унесці ў Канстытуцыю БССР наступныя дадаткі: а) дапоўніць Канстытуцыю БССР артыкулам 16-б наступнага зместу: „АРТЫКУЛ 16-б. Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспубліка мае свае Рэспубліканскія вайсковыя фарміраванні“. б) Дапоўніць артыкул 19 Канстытуцыі БССР пунктам „ш“ наступнага зместу: „ш) устанаўленне парадку ўтварэння вайсковых фарміраванняў БССР“. в) Дапоўніць артыкул 43 Канстытуцыі БССР пунктам „з“ наступнага зместу: „з) Кіруе арганізацыяй вайсковых фарміраванняў БССР“. г) Дапоўніць артыкул 45 Канстытуцыі БССР пасля слоў „Народных камісараў БССР“ словам — „абароны“ і артыкул 48 пасля слоў „Народныя камісарыяты БССР“ словам — „абароны“.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ. 24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

ЗАКОН

аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыята Замежных спраў БССР

У адпаведнасці з прынятым Вярхоўным Саветам ССР Законам „Аб прадастаўленні Саюзным Рэспублікам паўнамоцтваў у галіне знешніх зносін і аб пераўтварэнні ў сувязі з гэтым Народнага Камісарыята Замежных спраў з агульнасаюзнага ў саюзна-рэспубліканскі Народны Камісарыят“, Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ПАСТАНАЎЛЯЕ: 1. Утварыць саюзна-рэспубліканскі Народны Камісарыят Замежных спраў БССР. 2. Унесці ў Канстытуцыю БССР наступныя дадаткі: а) дапоўніць Канстытуцыю БССР артыкулам 16-а наступнага зместу: „АРТЫКУЛ 16-а. Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспубліка мае права ўступаць у непасрэдныя зносіны з замежнымі дзяржавамі, заключаць з імі пагадненні і абменьвацца дыпламатычнымі і консульскімі прадстаўнікамі“. б) дапоўніць артыкул 19 Канстытуцыі БССР пунктам „ч“ наступнага зместу: „ч) устанаўленне прадстаўніцтва БССР у міжнародных зносінах“. в) дапоўніць артыкул 31 Канстытуцыі БССР пунктам „і“ і пунктам „к“ наступнага зместу: „і) назначае і адкідае дыпламатычных прадстаўнікоў БССР у замежных дзяржавах“. „к) прымае вярцельныя і адзінныя граматы акрэдытаваных пры ім дыпламатычных прадстаўнікоў замежных дзяржаў“. г) дапоўніць артыкул 43 Канстытуцыі БССР пунктам „ж“ наступнага зместу: „ж) ажыццяўляе кіраўніцтва ў галіне зносін БССР з замежнымі дзяржавамі, зыходзячы з агульнага ўстаноўленага Саюзам ССР парадку ва ўзаемаадносінах Саюзных Рэспублік з замежнымі дзяржавамі“. д) дапоўніць артыкулы 45 і 48 Канстытуцыі БССР пасля слова „абароны“ словам „замежных спраў“.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ. 24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

ЗАКОН

АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ БЮДЖЭЦЕ БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭСПУБЛІКІ НА 1944 год

Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ПАСТАНАЎЛЯЕ: 1. Зацвердзіць прадстаўлены Саветам Народных Камісараў БССР Дзяржаўны бюджэт БССР на 1944 год з прынятымі па дакладу бюджэтай камісіі зменамі ў суме: па прыбытках — усяго 430 257 тыс. руб. па выдатках — усяго 430 257 тыс. руб. 2. У адпаведнасці з артыкулам 1-м гэтага закона зацвердзіць рэспубліканскі бюджэт БССР па прыбытках у суме 405.512 тыс. руб. і па выдатках у суме 182.763 тыс. руб і мясцовыя бюджэты па прыбытках і выдатках разам са сродкамі, якія перадаюцца з рэспубліканскага бюджэта, у суме 247.494 тыс. руб. 3. Зацвердзіць мясцовыя бюджэты абласцей на 1944 год у наступных сумах:

Table with 3 columns: Name of region, Income (тыс. руб.), Expenses (тыс. руб.). Rows include Віцебская, Гомельская, Магілёўская, Палеская, and Устанавіць на 1944 год адлічэнні ад дзяржаўных падаткаў і прыбыткаў у мясцовыя бюджэты ў наступных размерах: а) ад падаходнага падатку з насельніцтва 10 проц., б) ад сельскагаспадарчага падатку з калгаснікаў і аднаасобнікаў 25 проц., в) ад ваеннага падатку 5 проц., г) ад сумы дзяржаўнай пазыкі, размешчанай па падпісцы 15 проц., д) ад прыбыткаў машына-трактарных станцый 15 проц.

5. Даручыць Савету Народных Камісараў БССР, у адпаведнасці з зацверджанымі Вярхоўным Саветам БССР сумамі адлічэнняў ад падатку з абароту, устанавіць па кожнай абласці процанты адлічэнняў ад гэтага падатку. 6. Зацвердзіць справы аб выкананні Дзяржаўнага бюджэта БССР за 1940 год па прыбытках у суме 2.293.633 тыс. руб. і па выдатках у суме 2.161.386 тыс. руб. з перавышэннем прыбыткаў над выдаткамі 132.247 тыс. руб. і за 1941 год па прыбытках у суме 904.078 тыс. руб. і па выдатках у суме 900.878 тыс. руб. з перавышэннем прыбыткаў над выдаткамі на 3.200 тыс. руб.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ. 24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб зацверджанні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР „Аб назначэнні тав. Панамарэнка П. К. старшынёй Савета Народных Камісараў БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ПАСТАНАЎЛЯЕ: Зацвердзіць Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР „Аб назначэнні тав. ПАНАМАРЭНКА Пандэлеймона Кандрэцьевіча Старшынёй Савета Народных Камісараў БССР“. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ. 24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

ВЕСНАВОЙ СЯЎБЕ—БАЯВУЮ СУСТРЭЧУ!

Разгорнем прадмайскае соцыялістычнае спаборніцтва ў вызваленых калгасах і МТС абласці

Вырасцім у 1944 годзе высокі ўраджай

У вызваленых калгасах Полацкага раёна разгарнулася соцыялістычнае спаборніцтва за атрыманне ў 1944 годзе высокага ўраджаю. Ініцыятарамі спаборніцтва выступілі калгасніцы сельгасарцелі „Соцыялізм“—былыя члены звяна знатнага Ільнавада Полаччыны Ульяны Лапенка, якую па-зверску замучылі фашысты ў часе іх гаспадарання ў раёне.

Саўдзельніца звяна Лапенка, зараз звенявая Таццяна Быхавец і члены яе звяна Анна, Марыя і Таццяна Глазкіны звярнуліся з заклікам да калгаснікаў і калгасніц раёна—арганізаваць у кожнай паляводчай брыгадзе звенні высокіх ураджаю.

Гэты заклік знайшоў гаспадарца падтрыманне ва ўсіх калгасах. У раёне пачалося масавае стварэнне звенняў. Калгаснікі і калгасніцы бяруць на себе абавязальствы ва ўсеўзбраенні сустрэць вясну, арганізавана правесці службу яравых, дабіцца ў 1944 годзе высокага ўраджаю—ураджаю перамогі.

У калгасе „Прамень Леніна“, Арлейскага сельсовета, комсамольска-маладзёжнае звяно Васілеўскай Лідзіі ў складзе 10 чалавек узяло абавязальства на плошчы 15 гектараў атрымаць не менш 100 пудоў зернавых з гектара і з плошчы ў 1,5 гектара—не ніжэй 1000 пудоў бульбы з гектара.

На другі-ж дзень пасля арганізацыі звяно прыступіла да вывазкі на свой участак гною і да сартыроўкі насення. Зараз ужо ў гэтым калгасе адсартыравана 20 цэнтнераў насеннага матэрыялу, на палі вывезены дзесяткі той гною. Другое звяно ў

гэтым калгасе ўзначальвае калгасніца Еўдакія Жукава. Звенні заключылі паміж сабой соцыялістычны дагавор на лепшае выкананне ўзятых абавязальстваў.

Звяно Марыі Касарыга з калгаса „Шлях Леніна“, таго-ж сельсовета, вывезла на свой участак 5 тон гною сабрала некалькі пудоў попелу. Пачалі работу новаарганізаваныя звенні Варвары Лапыровай з калгаса „Чырвоныя Быхаўцы“, Анны Васілеўскай з калгаса „Перамога“, Пелагеі Кузьменка з калгаса „Большавіцкі Заклік“ і інш. У калгасе Арлейскага і М.Сіцінскага сельсовета ўжо арганізавана і працуе больш 10 звенняў.

Нядаўна ў раёне адбылася нарада перадавікоў сельскай гаспадаркі. Удзельнікі нарады ўзялі на сябе абавязальства: дабіцца ў 1944 годзе сярэдняга ўраджаю па раёну па зернавых і бульбе не ніжэй сярэдняга ўраджаю перадавынх год (10 цэнтнераў зернавых і 110 цэнтнераў бульбы з кожнага гектара).

„Ададзім усе свае сілы і здольнасці на справу хутчэйшага аднаўлення гаспадаркі раёна, адраджэння ішчаслівага і заможнага калгаснага жыцця і аб'яднаем працаваць так, як гэтага патрабуюць умовы ваяннага часу, як патрабуе таварыш Сталін“,—пішуць у сваім рашэнні ўдзельнікі нарады.

Калгаснікі вызваленых калгасаў раёна ўключаюцца ў прадмайскае соцыялістычнае спаборніцтва. Іх задача прыкладзі ўсе сілы к таму, каб у бліжэйшы час поўнацю завяршыць падрыхтоўку да веснавой сяўбы, узорна яе правесці, заваяваць у 1944 годзе высокі ўраджай.

П. ШАДЗЕЎСКІ.

На зло ворагу

Стары я. Мне 70 гадоў. Да вайны я ўжо адпачываў. Але зараз не такі час. Фашысты спалілі наш калгас. Вызваленыя калгаснікі з вялікай энергіяй узяліся за аднаўленне сваёй гаспадаркі. Я палічыў сваім абавязкам таксама працаваць колькі ёсць сіл. Два мае сыны, калі акупанты занялі роднае сяло, пайшлі ў партызанскі атрад і загінулі ў баях за Радзіму. Дачка і зараз знаходзіцца ў партызанскім атрадзе. Я-ж дапамагу Радзіме сваёй работай у калгасе.

Калгаснікі рыхтуюцца да веснавой сяўбы. На зло фа-


шысцкаму гаду я зраблю ўсё, каб хутчэй аднавіць свой калгас і дапамагчы Чырвонай Арміі ў яе вызваленчай барацьбе.

У сябе дома я рамантую калгасныя хамуты. 5 хамутаў ужо адрамантавана. Два хамуты і аброць я сваё ад немцаў. Зараз яны нам прыгадзіліся.

Хоць цяжка, але хутка мы поўнацю адновім свой калгас і зноў заживем шчаслівым жыццём.

С. КАЛМЫКОЎ,
калгас „Луч Ільча“, Суражскага раёна.

НА ВЫЗВАЛЕНАЙ ЗЯМЛІ.



У горадзе Лёзна адноўлен і працуе паравы млын.

НА ЗДЫМКУ: мельнік П. А. Касмачоў правярае якасць памола.

У фонд абароны краіны

Рабочыя і служачыя, калгаснікі і калгасніцы трох вызваленых сельсоветаў Полацкага раёна ўнеслі ў фонд абароны краіны 66.801 рубель найўнымі грашыма. Апрача таго, сабрана для дзяцей франтавікоў і сірот 8 тысяч рублёў.

П. Ш.

За правільную арганізацыю працы

Калгаснікі нашай сельгасарцелі абралі мяне брыгадзірам вытворчай брыгады і я вельмі ганаруся, што мне даручылі такі вялікі і адказны ўчастак работы. Праўда, многа трэба будзе прыкладзі энергіі, праявіць уласнай ініцыятывы і ўмення, каб з часцю апраўдаць давер'е калгаснікаў. Вялікая ўвага ўдзяляецца зараз у брыгадзе наладжанню правільнай арганізацыі працы і ўмацаванню працоўнай дысцыпліны.

Мы стварылі ў брыгадзе тры звяны. Звеннявымі назначылі актыўных і вопытных калгаснікаў і калгасніц, якія самі камплектавалі свае звенні. Пад культуры мы падобралі адпаведныя папярэднікі, замацавалі за звеннямі культуры і пазнаёмлі ўсіх калгаснікаў з участкам, на якіх яны будуць весці барацьбу за высокі ўраджай.

Каб выкарыстаць больш рацыянальна час, я загадзя складаю нарад і члены маёй брыгады заўсёды ведаюць, што яны павінны рабіць на наступны дзень. Штодзённа я праводжу налічэнне працадзён калгаснікам у адпаведнасці з існуючымі нормамі выпрацоўкі. Аб выніках праробленай за дзень работы я паведамляю ўсіх членаў брыгады. Гэта

дапамагае мне ўскрываць недахопы, дае магчымасць хутка іх ухляць і пацярпаць адстаючых.

Мая брыгада рыхтуе дастойную сустрэчу ваеннай вясне. Калгаснікі кожны дзень выкарыстоўваюць на падрыхтоўку да веснавой сяўбы. Ужо адсартыравана і правярана на ўсхожасць 95 цэнтнераў насення зернавых. Увесь пасеўны матэрыял адпавядае ўсім патрабаванням аграэхнікі і ўзорна захоўваецца.

Мы поўнацю адрамантавалі сельгасінвентар. Падрыхтавалі патрэбную колькасць хамутаў, гужоў, лейцаў і пастромкаў.

Для пасеву нашаму калгасу адпушчана з насенбазы 40 цэнтнераў ільносемя, якое ўжо на 50 процантаў вывезена ў калгасныя засека.

Зараз мы прыступілі да прывучэння да палявых работ 10 калгасных кароў. Трэба максімальна выкарыстаць застаўшыся да пачатку сяўбы час на загацоўку мясцовых угнаенняў і на вывазку гною на палі. Над гэтым зараз працуе ўся наша брыгада.

П. У. ШЧЭМЯЛЁЎ, брыгадзір калгаса „Соведкая Беларусь“, Лёзенскага раёна.

Бясхлопатнасць у падрыхтоўцы да сяўбы

Не так даўно ў сельгасарцелі „Віцебскі Пролетарый“ была праведзена праверка гатоўнасці да веснавой сяўбы. У сваіх вывадах правяральная камісія ўказала праўленню калгаса на нездавальняючы ход падрыхтоўчых работ да вясны.

На самой справе. У калгасе ёсць усе магчымасці засыпаць насенне ў адпаведнасці з планам пасева. Але на сёнешні дзень засыпана ўсяго толькі 45 цэнтнераў. Насенны матэрыял да гэтага часу не адсартыраван і не правяран на ўсхожасць. Не арганізавана вывазка адпушчаных калгасу з ільнонасенбазы 59 цэнтнераў ільносемя. 317 плугоў адрамантавана толькі 2. Рабочая збруа таксама не адрамантавана.

Праўленне калгаса ўсё яшчэ толькі збіраецца пачаць прывучаць кароў да хаджэння ў ярме. Практычных-жа спраў пакуль што не відаць. Маючыся ў наяўнасці калгаса 4 кані не ў сілах будуць забяспечыць апрацоўку 89 гектараў пасяўной плошчы, прадугледжанай планам. Трэба зараз-жа прыняць адпавед-

ныя меры, каб не дапусціць зрыва пасяўных работ з-за адсутнасці патрэбнай колькасці цяглавай сілы.

Фармальна аднеслася праўленне калгаса і да стварэння вытворчых звенняў у брыгадах. Да гэтага часу за звеннямі не замацаваны пасеўныя культуры, не падобраны пад іх адпаведныя папярэднікі, звеннявыя не ведаюць, за якія паказальнікі ўраджайнасці ў гэтым годзе яны будуць змагацца.

Звенявая тав. Бондарова Е. да гэтага часу не ведае, хто з калгаснікаў уваходзіць у састаў яе звяна. Гэта гаворыць за тое, што тут звенняў, як такіх, зусім не існуе. Калгас не прыступіў да вывазу ўгнаенняў.

У чым прычына? Чаму ў калгасе „Віцебскі Пролетарый“ так адносяцца да падрыхтоўкі да веснавой сяўбы? Гэту прычыну знайсці не цяжка. Яна крыецца ў бясхлопатнасці кіраўнікоў калгаса, якія не мабілізавалі калгаснікаў на добра якаснае правядзенне веснавой сяўбы. Толькі гэтым можна

растлумачыць той факт, што спатрэбілася два дні на скліканне агульнага схода калгаснікаў для таго, каб абмеркаваць вынікі правяральнай камісіі аб гатоўнасці калгаса да веснавой сяўбы.

Нават член праўлення калгаса тав. Жураўлёў, які, здавалася-б, павінен павесці рашучую барацьбу з недысцыплінаванасцю, сам з'явіўся на калгасны сход са спазненнем на дзве гадзіны. Недысцыплінаванасць з боку асобных калгаснікаў, іх неарганізаванасць і адсутнасць адпаведнага кіраўніцтва праўлення калгаса вельмі адбіліся на ходзе падрыхтоўкі да вясны.

Вынікі падрыхтоўкі да веснавой сяўбы ў калгасе „Віцебскі Пролетарый“ трывожныя. Вывады правяральнай камісіі і яе практычныя прапановы ўказваюць праўленню калгаса і ўсім калгаснікам на неадкладную перабудову ўсёй работы калгаса, на ўмацаванне працоўнай дысцыпліны і арганізаванасці, за ўзорную падрыхтоўку да веснавой сяўбы.

М. АЛЕКСАНДРАЎ.

Ад Совецкага Інформбюро

3 аператыўных зводак за 7 і 8 красавіка

На працягу 7 красавіка нашы войскі на захад ад Скала вялі баі па знішчэнню акружанай групіроўкі праціўніка і адбівалі яе спробы прабіцца з акружэння ў заходнім напрамку. У баях за 6 красавіка ў гэтым раёне нашымі войскамі знішчана больш 4 тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў і захвачаны наступныя трафеі: транспартных самалётаў „Ю-52“—5, гармат рознага калібра—17, танкаў—7, аўтамашы—1400.

На паўднёвы-захад ад горада Тарнопаль нашы войскі адбівалі атакі буйных сіл пяхоты і танкаў праціўніка, якія імкнуліся прабіцца на дапамогу да акружанай групіроўкі.

На Кішыніўскім напрамку нашы войскі, пасля 2-х дзён упорных баёў, авалодалі павятовым цэнтрам Малдаўскай ССР горадам Оргееў—важным апорным пунктам абароны немцаў на подступах да Кішыніва.

На Одэскім напрамку нашы войскі авалодалі раённым цэнтрам Одэскай абласці Беляўка, а таксама з баямі занялі больш 60 другіх населёных пунктаў і сярод іх буйныя населеныя пункты Капаклеўка, Будзёнаўка, Ермеўка, Мангейм, Карсталь (28 кіламетраў на паўночны-захад ад Одэсы), Маякі, Марынаўка, Новая Эментаўка, Кубанка, Старая Дафінаўка, Новая Дафінаўка (16 кіламетраў на паўночны-ўсход ад Одэсы), Чабанка, Грыгор'еўка і чыгуначныя станцыі Кошкава, Крэмдаўка. Значная група нямецкіх войск, якая складалася з аэстакі 5—6 дывізіяў, акружана нашымі войскамі на поўнач ад Раздзельная і знішчаецца. За 6 і 7 красавіка ў гэтым раёне немцы пакінулі на полі бою больш 5 тысяч трупам. Узятая ў палон больш 1 тысячы нямецкіх салдат і афіцэраў. Захвачаны 64 гарматы і 24 танкі. На станцыі Вясель Кут нашымі войскамі захвачана 1.100 вагонаў з рознай маёмасцю, з іх 74 вагоны са снарадамі, 31 вагон з авіябомбамі, 81 вагон з продфуражом, 50 вагонаў з заводскім абсталяваннем, якое немцы вывозілі з Одэсы ў Германію. Па папярэдніх даных пры авалоданні горадам і чыгуначным вузлом Раздзельная нашымі войскамі захвачаны наступныя трафеі: гармат—44, з іх 12 цяжкіх, паравозаў—17, вагонаў з ваеннай маёмасцю—500, складаў—3, чыгуначных эшалонаў—6, з іх адзін эшалон з гарматамі і танкамі і 2 эшалоны з раненымі нямецкімі салдатамі і афіцэрамі.

На працягу 8 красавіка на захад ад горада Скала нашы войскі прадаўжалі весці баі па знішчэнню акружанай групіроўкі праціўніка і занялі рад населёных пунктаў, сярод якіх буйныя населеныя пункты Глубічэк, Більчэ-Злотэ, Віняціцы, Касцераўцы.

Войскі 1-га Украінскага фронту, навішчы паражэнні праціўніку ў прадгор'ях Карпат, выйшлі на нашу дзяржаўную граніцу з Чэхаславакіяй і Румыніяй на фронце працягам да 200 кіламетраў і авалодалі раённымі цэнтрамі Станіслаўскай абласці Печэнежын, Ябланаў, Ілаб'е, раённымі цэнтрамі Чэрнавіцкай абласці горадам Вашкоўцы, горадам Віжніца, Пуціла, Глыбока, а таксама з баямі занялі больш 300 другіх населёных пунктаў, у тым ліку буйныя населеныя пункты Касмач, Крываруўня, Усьцерыкі, Селецін, Краснаільск, Пятроўцы, Купка, Стары Валчынец, Дзешут і чыгуначныя станцыі Касьмін, Адынката, Карапчу, Чудзін, Касчуя Цісаўцы, Беркамет, Віжніца. Праследуючы адыходзячага праціўніка, войскі фронту авалодалі на Румынскай тэрыторыі горадам Серэт і занялі звыш 30 другіх населёных пунктаў і сярод іх буйныя населеныя пункты Стража, Міхейлены, Дзерска.

Войскі 2-га Украінскага фронту фарсіравалі раку Прут на поўнач ад горада Ясы на участку працягам 170 кіламетраў, прарвалі абарону праціўніка і, праследуючы войскі праціўніка, выйшлі да ракі Серэт на фронце працягам 85 кіламетраў, авалодалі гарадамі Дарахай, Баташаны, а таксама з баямі занялі больш 150 другіх населёных пунктаў, сярод якіх буйныя населеныя пункты Сату-Марэ, Варфу-Кампулуй, Бучэча, Вледзэні, Корні, Жолдзешты, Тудора, Урычэні, Суціца.

На Одэскім напрамку нашы войскі, працягваючы наступленне, з баямі занялі больш 30 населёных пунктаў і сярод іх буйныя населеныя пункты Зельцы, Кандзель, Эльзас, Бальшое Фесцерава, Острадаўка, Ільінка, Гільдзэндорф (13 кіламетраў на поўнач ад Одэсы), Александрэўка.

На поўнач ад Раздзельная нашы войскі завяршылі ліквідацыю акружанай групіроўкі праціўніка. У гэтым раёне па ўдакладненых даных у баях за 6 і 7 красавіка нашымі войскамі захвачаны наступныя трафеі: танкаў—40, самаходных гармат „фердынанд“—5, гармат рознага калібра—188, кулямётаў—284, коней—1000 і многа іншай ваеннай маёмасці. Узятая ў палон—3200 нямецкіх салдат і афіцэраў, пры чым мелі месца выпадкі арганізаванай здачы ў палон цэлых нямецкіх падраздзяленняў. Праціўнік пакінуў на полі бою больш 7 тысяч трупам салдат і афіцэраў.

На другіх участках фронту—баі мясцовага значэння.

ПА СОВЕЦКАМУ САЮЗУ

МТС Арменіі выканалі гадавы план рамонта трактароў

МТС Арменіі на 10 дзён раней тэрміна выканалі ўстаноўлены ўрадам план рамонта трактароў. Усе адрамантаваныя трактары прыняты правяральнымі дзяржаўнымі камісіямі.


Скарасное прасоўванне цяжкавагавых паяздоў

Сярод чыгуначнікаў Паўночна-Пячорскай магістралі шырока разгарнулася прадымаўскае спаборніцтва за скарасное прасоўванне цяжкавагавых паяздоў.

Выдатны рэйс зрабіў машыніст дэпо Чэрэмуха тав. Фёдараў. Узіўшы на станцыі Мадмаст састаў двойной вагі, ён даставіў яго ў Чэрэмуху на паўтары гадзіны раней тэрміна. Норму тэхнічнай скорасці тав. Фёдараў у гэты рэйс перавыканаў на 6,8 кіламетра і з'эканоміў 43 кубаметры ўмоўнага паліва.

Тарфянікі Урала рыхтуюцца да пачатку сезона здабычы торфа

Поўным ходам вядзецца падрыхтоўка торфапрадпрыемстваў Сьвярдлаўскай абласці да пачатку здабычы торфа, рамонт абсталявання ідзе хутчэй і лепш, чым у мінулым годзе. На прадпрыемствах „Сьвердторфтрэста“ пераважная большасць механізмаў адрамантавана датэрмінова.



У студзені 1944 года пачаўся рух паяздоў на Паўночным радыусе маскоўскага метрапалітэна. Густа населеныя індустрыяльныя раёны Масквы, размешчаныя паміж Курскім вакзалам і Ізмайлавым, звязаны цяпер з асноўнымі магістралямі сталіцы найбольш дасканалым відам транспарта—метро.

У цяжкіх умовах ваеннага часу пабудаваны тры станцыі гэтага новага радыуса—„Бауманская“, „Сталінская“ і „Ізмайлаўскі парк культуры і адпачынку імені Сталіна“.

НА ЗДФМКУ: Пудыявыя платформы станцыі „Ізмайлаўскі парк культуры і адпачынку імені Сталіна“.

На прадпрыемствах Ленінграда

На заводах і фабрыках Ленінграда ўсё шырэй разгортваецца прадымаўскае спаборніцтва. Многія прадпрыемствы, датэрмінова выканавы праграму першага квартала, прынялі новыя абавязацельствы.

Завод, кіруемы тав. Лі-

Вугальная прамысловасць перавыканалі санавіцкі план

Гарнякі вугальных басейнаў Совецкага Саюза, разгарнуўшы прадымаўскае спаборніцтва, з кожным днём павышаюць вытворчасць вугляздабычу. Сакавіцкае заданне па ўсяму Наркамату вугальнай прамысловасці СССР у цэлым выканана на 100,2 проц. У параўнанні з сакавіком 1943 года вугляздабыча ўзрасла на 31,3 процанта.

3 РОЗНЫХ КРАІН

Чэрчыль аб заяве Совецкага ўрада

Як перадае агенства Рэйтэр, англійскі прэм'ер-міністр Чэрчыль сказаў 4 красавіка ў палаче абшчы, што заява Народнага Камітэса Замежных спраў Молатава аб Румыніі прадстаўляе сабой „выключна здавальняючы прыклад“ супрацоўніцтва саюзнікаў.

Незалежны Эдгар Грэнвіль запытаў, ці лічыць прэм'ер-міністр, што механізм кансультацый функцыяніруе здавальняюча. Чэр-

Становішча ў Румыніі

Стамбул (ТАСС). Па меры паспяховага наступлення Чырвонай Арміі на поўдні абстаноўка ў Румыніі ўсё больш накаляецца. Не гледзячы на тое, што румынскі ўрад у свой час забараніў пад страхам суровых рэпрэсій самавольнае пакіданне службовымі асобамі сваіх пасадаў, румынскія мясцовыя ўлады і прамыслоўцы ўдзякоўць з паўночных раёнаў Румыніі ў глыб краіны. У апошнія дні ў Бухарэст, як паведамляе турэ-

Рэйд саюзнікаў на востраў Шолта

Алжырскае радыё паведаміла, што англійскія і амерыканскія самалёты і ваенныя караблі ажыццявілі паспяховы рэйд на югаслаўскі востраў Шолта. Уночы на востраве высадзіўся дэсантны атрад, а раніцой англійскія самалёты зрабілі налёт і знішчылі варажыя збудаванні, у тым ліку радыёстанцыю. Узятая ў палон 111 немцаў з састава гарнізона вострава.

Югаслаўскія афіцэры і салдаты выказваюцца за далучэнне да Тіто

Лондан (ТАСС). Інтэрвіраваныя ў Швейцарыі 180 афіцэраў і 650 салдат югаслаўскай арміі (якія складалі 60 проц. агульнай колькасці інтэрвіраваных у Швейцарыі югаслаўскіх салдат) прынялі рашэнне лічыць сябе часткай арміі Тіто. Югаслаўскія афіцэры і салдаты паведамілі „Аб'яднаны камітэт паўднёвых славян“ аб сваім далучэнні да арміі Тіто.

За адназнага рэдактара М. РЫМАР.